

дэбют

LOGOI

Глеб Лабадзенка



...ня хочацца пісаць пра кахраньне,
бо — не накахаўся яшчэ...

Запісы ў нататніку Манэ

Любая літаратура — ёсьць рэакцыя на свой час. Літаратура бывае па-над часам; па-за часам — не. Чым больш упарта пісьменнік імкнеца абстрагавацца, папраноцтваваць, тым больш прывязанымі робяцца ягоныя творы да часу. Добра, калі яшчэ — рэха; бывае й прсты адбітак. Літаратура — ня ўсё, усё — далёка не літаратура. Проста так ніхто ня піша. Дзіўна, калі пад гатовы твор падганяюцца мэты — і твору выдаецца іншая роля. З кілбасы кісялю не зварганіш.

111

Падабаюцца мастакі. Той жа Манэ, Шагал, Ван-Гог, Далі. Так хто — з астатніх. Падабаецца Андрэй

Ганчар. Але падабаюцца ня ўсе, хто робіць нешта, чаго ня ўмею я.

111

Стаю ля вітрыны кнігарні, гляджу вокладкі з залатымі літарамі: Караткевіч, Каэльё, Шэксьпір. У шыбіне бачу — нехта падкрадаецца да мяне ззаду. Думаў, мо які кадэбэшнік ці ліцэіст. Схапіў адбітак мяне ў ахапку. Апынулася — Т. Займаемся зараз у яго дома. Кватэра інтэлігентная — як і сам. Зайшла гаворка: парашунаць Талстога з Дастваўскім. Парашунаць ксеракс з прынтарам.

111

Баліць жывот. Выходзіць зло, нараджаецца ідэя. Як у Галубовіча: табе забалела — некаму адпусыціла. Божа, хай бы так і было!

111

Лекцыя па гісторыі. Свабода, роўнасць, братэрства. На стале — мінералка, піражкі з бульбай. Ліцэй. На съянне — Пагоня. За съянай — адзьдзел «Віно-гарэлка». Стол круглы, дакладней, авальны. «Прозаседавшиеся...». Пралупскаю пад майкай навушнікі ад дыктафону. Слухаю, пішу. Настаўніца цешыцца, што шмат пішу. «Все довольны, все смеюцся». Гаворым пра Напалеона, Стэндаля. Робім нешта не для Ліцэю — для дзяцей. Сваіх.

111

Ёсьць усё ж такі рэчы, якія немагчыма прабачыць. Дзіўна — асэнсоўваеш іх значнасць, агіднасць, страшэннасць далёка не адразу. Тады тое ўжо не падаецца зласылівым. «Я табе гэта прыпомню», — кажуць у маёй вёсцы. Крыўда — тое ж зло — лезе глыбока ў нутро. Пэўна, трэба ўмесьці прабачаць. А таксама даіць карову і страляць з аўтамату.

111

Любоў і каханье — рэчы спрэчныя, самастойныя, ды не заўсёды ўзаеманеабходныя. Часцей жа любіш, бо кахаеш. Спрэчна кахаць — бо любіш. Ці можна закахацца ў чалавека, якога любіш? Каханье, падмацаванае любоўю — самае моцнае, працяглае ды сьвежае.

111

Пытанье на мой адказ ведае, што мне лепш яго ня ведаць.

111

Мама кажа: ня пі кавы. І не дае піць. А сама п'е. П'ю каву — у кавярні, у сябра Сашкі, у бабулі. І бабуля кажа — ня пі кавы. А сама п'е ды мне дае. Кажа, часам можна. Абураецца, што мама не дазваляе.

Кажа, што мама шкадуе. Бо сама ж п'е. А мне не дае. Кажа: ня пі кавы...
Забыць Герастрата.

111

Вымотваюся дарэшты — і кладуся спаць. Каб так: лёпнуцца ў ложак — і вырубіцца, адлучыцца. Уцёкі ад думак, ад кону. Урбаністичная сімфонія: дзъме ветрык, амаль па Райнісу, і аўто ў двары ўзрываюцца паліфаніяй сігналізацыяй. Не нервуе. Не пераймаюся, што съплю мала. Кожнаму — кожнае.

111

Заканамернасць: калі чалавек зъдзіўляе цябе — ну, хаця б зынешнім выглядам, — то й ты яго дзівіш тым жа. У трамваі п'яны мацюкаецца, балансуе між парэнчамі. Мужчына гадоў пад 30 у спартовым касцюме робіць яму заўвагу. Па-беларуску. Без памылак. Часцей — надварот. Сходжу, іду на Управу. На сейфе — два мацюгальнікі. Бел-чырвона-белая.

111

Едзем на ўрок хіміі да выкладчыцы дадому. Застралі ў ліфце. У сямёх. Сядзелі мо з паўгадзіны. Размаўлялі пра Мендзялеева. Выкладчыца цісьне гузік «Вызов». Дысьпетчарка язвіць: «Ну што, застралі?!» «Застралі», — кажам. «А колькі вас там?». Пауза. Настаўніца кажа: пяць. Дысьпетчарка ўзрадавалася: «Даскакаліся? Ну дык і сядзіце!» Але манцёра прыслала. Хімія ў Гуманітарным ліцэі.

111

У метро гляджу людзям у очы. Доўга й нахабна. Людзі ловяць мой позірк ды тут жа ўхіляюць уласны. Гляджу людзям у очы — ашукваю сам сябе.

111

Няня малодшага дзіцёнка Барыса Пастаніка — беларуска. Пастарнак любіў казаць: «дзіцё».

Міжволі згадваеца й Арына Радыёнаўна. На каго яна марнавала час? Усё — дзеля «плюнь — да поцелуй»? Пастаніка вымусілі адмовіцца ад Нобелеўскай прэміі. Пушкіну яе й не прапаноўвалі. Багдановіч, дарэчы, — не Народны паэт. І не БССР.

111

Ня хочацца пісаць пра кахранье, бо — не накахаўся яшчэ.

111

Фатаграфую Сяргея Законікава. Кажу: на гэтым здымку вы па-

добныя да Пастарнака. Недачувае. Пашкевіч яму паўтарае: на гэтым здымку Пастарнак падобны да вас. Пачуў...

111

Восень — бабіна, дзедава лета. Займацца самалекаваньнем — справа тайная. Асадкі, каштаны, канъяк. Масты, аркі, ліхтары. Згадваю Вільню — хоць і ня трывальню наміналам. Не атрымліваецца ніколі нікому нічога не даказваць. Праводжу заняткі ў школе. Цяпер дзецы ведаюць, што ну яе — вуліцу Панамарэнкі.

111

Сёньня модна паміраць. «А в наши дни и воздух пахнет смертью», — як пісаў Пастарнак. Модна, як сказаў Сёмуха, піць столькі воцату, каб пасыля адкачалі. «У той дзень я памёр упершыню», — піша Зыміцер Падбярэзкі. Як жа вы, Зыміцер, памерлі? А хто ж мне тады даваў рэкамендацыю, калі я ўступаў у БАЖ?

111

I. хоча памерці. Гаворым. Кажа: памерці хачу, але самагубства не хачу. От, каб быў такі спосаб... Супакойваю: каб такі спосаб быў, я б з табой тут зараз не размаўляў. Верыць. Весялее.

111

Люблю наіўных людзей. Наіўным цяжка. Іх часта труцяць адмоўнай энергіяй. З наіўнымі эгаістычна цікавей: ім можна адкрыць нешта новае. Зьдзівіць. Людзям хочацца зьдзіўляць. У сьвеце гэтым выжываюць адно геніі ці амёбы. Каб жыць, каб быць, трэба быць таленавітым акторам. Щі наіўным. Каб зьдзіўляць наіўных.

111

Дзяўчына шукае мужчыну, які пахне так, як і ейны бацька. Хлопец шукае дзяўчыну, якая выглядае гэтак, як і ягоная маці. Дзяўчына рэагуе на пот. Хлопец — на сымех у адказ няўдалым жартам. Сярэдні век нашай жанчыны — 74 гады. Мужчыны — 58. Пасыля растанья хлопец выходзіць з дзяўчыны перагарам. У хлапцоў бывае трохі іначай.

111

Гарбата з вяршкамі, кава з вершамі. Малюнкі на шпалерах — як напамін пра свабоду. Ліхтары ўсе гараць — так няцікава. Унаучы халодна — каб спалі. Удзень сонца — каб верылі. Ды таксама халодна. Аўтобус з замерзлымі-спацелымі шыбінамі. Тут свае сезоны, свае колеры й свае матывы. Круг ня рухаецца. На паваротах ён — адзіны нерухомы тут.

111

Начная вуліца. Трактар едзе па тратуары. Падымае пыл, апускае зоры. Людзей — рэдка спаткаеш. Можна й падумаць. Знаёмыя дамы — і з імі многае звязана. Слушна казала бабуля — дзеўку трэба выбіраць, каб праводзіць блізка было. Не хачу правяраць, у каго мацнейшыя: нервы, рукі, пачуцьці.

111

Ня дай Божа нікому — кахрання па інерцыі. Гэта завеща: дзякую табе, што я цябе кахаў. Узрост — мера цынізму, банальнасці, досьведу. Вейкі, жылы, паветра — удалы матыў для маладосці. У рэдакцыі спаткаў М. Кажа: нармуль, я у тваім веку паміраўштодня. Але дзеці пераўзыходзяць бацькоў. Усё ў нас атрымаецца.

111

Калі патрыярху яўрэйскай — на ідыш — літаратуры Рыгору Рэлесу стукнула 90, Рыгор Барадулін у віншаваньні пажадаў яму пражыць 100 гадоў. Рэлес адказаў: «А я вам — 120!» Клас! Я неяк спытаў у Рэлеса, што ён зразумеў за гэтых 90 гадоў. Стары педагог адказаў: «Ведаце, не хачу ў вашым ўзроście расчароўваць вас сваімі думкамі».

111

Так — пэўныя пачуцьці абвастраюць усе астатнія. Але, ці варта? Задужа войструю іголку цяжка памацаць. Месяц і ліхтар — на здымках роўныя. Але Месяцу прысьвечана непамерна больш вершаў. Можна бясконца казаць: усё,— і назаўтра вяртацца, узнаўляць сістэму. Без разъвіцьця. Без ўсяго.

111

Дэжа вю — страшная реч. Не прымаю ўсур'ёз ды наперад ведаю, пра што буду шкадаваць. На пытаньне, тэлефоннае «Як маесься?» адказваю звыкла: «Пакуль жывы». Я не паэт — я хачу, каб мяне кахалі.

• • • • • • • • • • •